

*Скрыпскі Пётр Іванавіч,  
в. Велямічы Столінскага раёну  
Берасцейскай вобл.*

## З успамінаў партызана<sup>\*</sup>

**Н**а Мерлінскіх хутарах партызаны з'яўліся ў лістападзе 1942 г. Адкуль яны прыйшлі і дзе жылі было невядома. Яны прыходзілі да людзей выключна ўначы, што-небудзь забіralі і адыходзілі ў невядомым накірунку. На працягу лістапада яны пяць разоў былі ў нас, і кожны раз пасля гэтага мы хадзілі ў сельскую ўправу ў Колбікі даклад-

У беларускай гісторыяграфіі практична адсутнічаюць успаміны партызанаў, якія імкнуліся распавесці прафілу пра партызанская будні. Звычайна, мемуары “народных мсціўцаў” з'яўляюцца выключна сродкам выхавання “савецкага чалавека”. Большасць з іх наогул пісалася не партызанамі, а супрацоўнікамі аддзелаў ідэалогіі органу КПСС. Прыведзеныя “факты” зэрдку адпавядаюць рэальнym падзеям мінулага. Жорсткі кантроль з боку камуністычных ідэолагаў не дазваляў нікому паставіць пад сумненне партыйную хлусню. Толькі напачатку 90-х гг. 20 ст. дыктат чыноўнікаў ад ідэалогіі знік (дакладней, часова перапыніўся) і з'явілася магчымасць паказаць не-падфарбаваныя воблік партызанскай вайны. Аднак хутка высьветлілася, што амаль не засталося людзей, якія маглі бычыры распавесці пра будні партызанскага жыцця і змагання ва ўласных успамінах. Пётр Іванавіч Скрыпскі быў якраз адным з такіх апошніх суразмоўцаў. Падрыхтаваны да друку успаміны ўжоўляюць сабой фрагмент рукапісу *Роздум пра мінулае і сучаснае*, напісанага П.І. Скрыпскім яшчэ ў 1989 г.

Пётр Іванавіч Скрыпскі нарадзіўся ў Мерлінскіх хутарах (20 км на поўдзень ад Давыд-Гарадка) на Палессі 23 лістапада 1920 г. Сям'я была вялікая. Маці нарадзіла 16 дзяцей. Пётр быў малодшым. Закончыў пачатковую школу і марыў працягваць навучанне, каб стаць ксяндrom. Аднак перашкодзіла вайна. 1939 г. быў пераломным у ягоным жыцці. Мары былі расстраляныя нямецкімі і савецкімі войскамі, якія ў верасні 1939 г. сумесна знишчалі польскую дзяржаву. Праз два гады на Палессі з'явіліся ўжо нямецкія акупанты.

У кастрычніку 1943 г. П.І. Скрыпскі пайшоў добраахвотнікам у партызанскаі атрад, а ў 1944 г. ужо ваяваў у рэгулярных частках Чырвонай арміі. Быў паранены і дахаты вярнуўся без правай рукі. Пасля вайны працаваў начальнікам паштовага аддзялення спачатку ў Мерлінскіх хутарах, а пазней у вёсцы Велямічы. Меў аўтарытэт і карыстаўся павагай людзей. Самастойна вывучаў расейскую мову, шмат чытаў і рабіў выпіскі з прачытанага. Памёр у верасні 2005 г., пакінуўшы вялізную бібліятэку і чатыры рукапісы разважанняў і успамінаў на расейскай мове.

Вядомы варшаўскі этнолаг Ганна Энгелькінг увосені гэтага году перадала ў рэдакцыю ягоныя рукапісі *Роздум пра мінулае і сучаснае*. Рукапіс аказаўся даволі цікавым, і рэдакцыя вырашила апублікаваць яго фрагменты. З дазволу Мары Ульянаўны Скрыпскай быў падрыхтаваны да друку “партызанскі” фрагмент успамінаў. Друкуюцца ў перакладзе на беларускую мову.



Скрыпскі Пётр Іванавіч. 2002 г.

ваць пра іхпрыход Уначы з 6 на 7 лістапада да нас прыйшла група партызанаў, каля 30 чалавек, і адзін з іх загадаў, каб мы нікому не казалі пра іх прыход. Бацька стаў тлумачыць:


– Калі я не паведамлю, а немцы даведаюцца, што вы ў мяне былі, яны прыдуць і мяне заб’юць.

У адказ прагучала:

– Калі ты не паведаміш, немцы цябе, магчыма, заб’юць, а, магчыма, не заб’юць. А калі ты паведаміш, то я абавязкова прыйду, цябе з сям’ёй заб’ю, а пабудовы твае спалю!

Іншы партызан быў больш памяркоўны. Ён дазваляў паведаміць на трэці дзень. Але першы катэгарычна забараніў гэта рабіць. Пасля гэтага мы не толькі не хадзілі дакладваць у Колбікі, але нікому не прызнаваліся, ні сваякам, ні суседзям, што нехта быў у нас.

4 снежня 1942 г. уначы праз хутары праходзіла каля сотні партызанаў, якія забралі ў Кісялёў і Пінчукуй коней. Калі развіднела, гаспадары пайшлі следам. Яны знайшлі партызанаў ва ўрочышчы Круты бераг каля рэчкі Ствігі. Малады Сцяпан Міхайлавіч Пінчук зразумеў, што сустрэча з “гаспадарамі лесу” дабром не кончыцца. Ён пабег у зааранікі. Партызаны пачалі страліць, але ён здолеў збегчы. Дзмітры Кісель заплаціў жыщцём. Толькі 14 лютага 1943 г. быў знайдзены ягоны труп. Гры-



Карта-схема зоны дзеяння брыгады імя Савецкай Беларусі. Выкананаў П.І.Скрыпскі.

зуны павыгрызлі часткі цела. Пасля гэтага выпадку ніхто ўжо не рашаўся хадзіць па партызанскім слядам.

10 снежня 1942 г. падчас эпілогу жахлівага злачынства над жыдамі ў прыцемках прыйшлі ў Падрубін партызаны і пагалоўна знішчылі некалькі “паліцэйскіхсем’яў” Тарчылаў і Пытэляў. Была забітая сям’я паліцэйскага Тарчылы Івана Кірyllавіча (бацька, маці і дзед), сям’я паліцэйскага Тарчылы Фёдара Максімавіча (бацька, маці, брат Васіль, свячаніца Тарчыла Домна Каленікаўна), сям’я паліцэйскага Пытэля Рамана Фёдаравіча (сляпы бацька, маці Вера, сястра Надзея, брат Цімафей). Надзея Пытэль, яшчэ дзяўчынка, ратуючыся падчас расстрэлу, залезла пад стол і лавы ў покуці. Там і прыняла яна сваю смерць [...]

31 сакавіка 1943 г. быў забіты партызанамі Фёдар Шпаюўскі. Партызаны забралі ў яго трох гусей. Калі яны пайшлі, Фёдар пайшоў следам... У Шпаюўскіх было дзесяць зусім малыхдзяцей... Тады ніхто нічым не дапамагаў. Ўсё трэба было здабываць уласным промыслам, і ў южны рот штодня трэба было нешта пакласці. Але пры гэтым нельга забываць, што ў партызанскіх атрадах, колькасць якіх паставяна ўзрастала, ніхто не сеяў, не араў і не здымаў ураджаю. Партызаны ваявалі і ім неабходна было нешта есці... Трэба мець на ўвазе, што ва ўзнікшай лясной партызанскай зоне ўсе паставікі немцам перапыніліся з 1943 г. І калі з вёсак у наваколлі Давыд-Гарадка забіралася харчаванне, скаціна ды іншае, як партызанамі, так і немцамі, то ўсё гэта было ненарміраваным. Забіралі па абставінам.

Напрыканцы траўня 1943 г., г.зн., калі на Мерлінскія хутары прыйшла партызанская група Тамілава і сфармаваўся мясцовы партызанскі атрад імя Чкалава (пазней – брыгада імя Савецкай Беларусі), партызанамі была ўстаноўлена мясцовая цывільная ўлада. У пэўнай ступені яна нарміравала паставікі харчавання партызанам з кожнага двара. Да гэтага ўсё рабілася стыхійна, прычым іншым разам забіралася астатніе [...]

У хаце ўдавы Бут-Гусаім Кацярыны Фёдараўны і яе сына партызаны знайшлі дзяжу з салам. Гэта быў запас на ўсю зіму. Старуха, калі зразумела, што застанецца без скаромнага, села на дзяжу і не дазваляла сябе здымачыць. Адзін з партызанаў стрэліў у яе надгалавою. Пасля гэтага сын Мікалай Андрэевіч сам сцягнуў маці з дзяжы са словамі:

– Ты, мама, мне даражэй за гэтае сала і мяса.

Летам 1943 г. група партызанаў зайшла да Кажаноўскіх паесці. У Кажаноўскіх быў тайнік з малочнымі прадуктамі. Але партызанам яны сказалі, што нічога не маюць. Партызаны хутка знайшлі тайнік, узялі колькі ім было патрэбна. Астатніе вылілі, а посуд пабілі...

Бывала па-рознаму. Я нядайна знайшоў пачку акупацийных грошаў і па сваім записам устанавіў, што гэта партызаны заплацілі 90 марак

за 6 авечак і 4 кг солі. Іншым разам яны заплацілі за карову 600 карбованцаў, іншым – за кабана 400 карбованцаў і за 4 кг яровага жыта 120 карбованцаў. Усе гэтыя гроши ператварыліся ў макулатуру [...]

24 снежня 1942 г. ад поўначы да вечара мы чулі на паўднёвым усходзе кулямётныя і гарматныя выстралы. Гэта вялікі бой з гітлерайцамі ў в. Бухча партызаны брыгады Каўпака [...] Пасля бою ў в. Бухча яны лясамі і балотамі праз Обзай, Рубрын выйшлі да Мерлінскіх хутароў і тут размеркаваліся на ноч [...] Упершыню мы ўбачылі ў іх аўтаматы ППШ, было 7 гарматаў калібрам 45 мм. На Мерлінскіх хутарах каўпакоўцы за выключчэннем сена і бульбы нічога не бралі ў гаспадароў. Праўда, лёгка апранутыя хлопцы хацелі забраць мой кожух, але я, маючы ўжо пэўныя вопыт, здолеў схаваць яго. Менш чым праз год ён мне вельмі прыдаўся ў партызанах [...]

Гэта ўжо не былі “начныя госці”, што дзейнічалі прыхавана, гэта наступала вялізарнае войска, а паколькі знаходзіліся ў глыбокім тыле ворага, то дзейнічалі асцярожна. Усебакова дзейнічала выведка, выстаўляліся пасты і патрулі. Раніцай злучэнне Каўпака накіравалася на Давыд-Гарадок і заняло навакольныя вёскі. У гэтых вёсках па загаду акупантай сяляне адкармлівалі свіней на здачу. Багацейшыя трymалі аднаго “кормніка”, бяднейшыя – аднаго на дзве-тры гаспадаркі. Каўпакаўцы рэквізівалі ўсіх “кормнікаў”, не пытаючы дазволу ў немцаў. Яны не мелі солі і планавалі здабыць яе ў Давід-Гарадку, але малады гарэзлівы партызан зайдшоў ва ўправу ў Альшанах, убачыў тэлефон і патэлефанаваў у гестапа. Загадаў немцам рыхтавацца да сустрэчы дзеда з лесу. Камандаванне выругала хлопца, але з-за гэтага здарэння не рашылася на штурм горада. А немцы між тымі акапаліся вакол самых казармаў. Горад яны нават не думалі абараняць. Пазней, калі партызаны даведаліся пра гэта, то вельмі шкадавалі, што пераацанілі сілы праціўніка. Каўпакаўцы па лёдзе перайшлі Прыпяць і зняклі з нашага зроку.

Пасля Каўпака на Мерлінскія хутары прыйшло злучэнне Сабурава [...]

Усе коні, якія былі ў мерлінцаў, пайшлі на партызансскую службу. Узамен партызаны пакідалі да смерці загнаных, стомленых, часцяком параненых і пакалечаных коней. Калі ж раны загойваліся, а конь набіраў вагу, яго ізноў выменьвалі, а іншым разам праста забіrali. Хутаране звыкліся з гэтакім становішчам і нават не абураліся. Затое жыхары вёсак, дзе партызаны бывалі радзей, доўга сумавалі па забраных конях. Калі сустракалі хутаранаў, то распытвалі, ці не бачылі яны коней, і ўсё спадзяваліся на іхвяртанне. Калі ж у нас утварылася летам 1943 г. партызанская зона, то партызаны, што ехалі з вёсак з навакольля Давыд-Гарадка на рэк-

візаваных конях, часцяком за самагон пакідалі якога-небудзь захудалага коніка гаспадару [...]

Для мясцовага насельніцтва наступіў трывожны час. Партызаны то прыходзілі, то знікалі. На ўсходзе праз былу мяжу было відаць полымя пажараў. Удзень дымавыя аблокі закрываў палову неба. Дайшлі звесткі, што спаленыя вёскі Тонеж і Слабада. Пры гэтym і карнікі неслі страты. Партызаны з засады знішчылі іх некалькі дзесяткаў. Некаторыя сем'і мерлінцаў пайшлі жыць у лес, тыя, што жылі пры дарозе, перабраўліся да суседзяў з “цишэйшых” мясцінаў. Некаторыя з’ехалі ў вёску.

Найбольш пастрядала вёсачка Рубрын. Альбо таму, што каўпакаўцы пасля боя ў Бухчы прайшлі праз яе ўсёй армадаю, альбо таму, што сярод раскіданых хутароў на ўвесь раён гэта было адзінае, хоць і невялікае ў 30 двароў, пасяленне, але Рубрын перажыў шмат чаго. 27 студзеня 1943 г. тут вялі бой партызаны з карнікамі. Потым дзве карнія экспедыцыі цалкам спалілі вёску. Да таго ж яна яшчэ і падвяргалася бамбардзіроўкам з паветра. Партызаны, што знаходзіліся ў глыбокім нямецкім тыле і не мелі баз снабжэння, не малі весці працяглых баёў. Яны малі біць ворага з засады або наносіць немцам страты, дзякуючы нечаканым ударам. 27 студзеня пасля перастрэлкі партызаны адступілі. Карнікі малі без пакарання рабіць сваю “чорную справу” – паліць будынкі і забіць людзей, якія не здолелі схавацца. Былі забітыя Іван Паўлавіч Масло, Браніслаў Масло, Аляксандр Кірілавіч Рафаловіч, Масло Варвара (маці), Броня і Леанід Паўловічы (дзеці), Сцяпан Аляксандравіч Масло (бацька), Кацярына Адамаўна (маці), Аляксандр, Мальвіна і двое малых дзетак. Усяго 12 чалавек.

Масло Іван Паўлавіч разам з Рафаловічам Аляксандрам, быlyм лесніком, падчас бою хаваліся на беразе р. Ствігі. Калібой заціх і ў паветра пачаў ўздымацца дым пажараў, Масло са словамі *Не вытрымаю, пайду прасіць, каб не палілі хату!* падняўся на ногі, і ў гэты самы момант быў застрэлены напавал і пакаціўся ўніз. Браніслаў Масло ў Першую сусветную вайну быў у нямецкім палоне. Некаторае веданне нямецкай мовы давала надзею знайсці паразуменне з карнікамі... Загінуў.

Вёска была спаленая. Застаўся толькі касцёл, плебанія, тры хаты і сарай. Пасля партызанскай начоўкі ў кожнай хаце на падлозе ляжала сена або салома, на якіх спалі партызаны. Гэтую падсцілку карнікі выкарыстоўвалі для падпальвання. У адной хаце гаспадар хаваўся пад падлогай, дзе ляжала бульба. Тройчы ў хату заходзіў карнік і падпальваў падсцілку, тройчы гаспадар пасля яго адыходу вылазіў з хованкі і гасіў полымя. Так выратаваў сваё жытло. У tym бое быў паранены ў руку Шымон Рафаловіч, які начаваў потым у Мерліне ў Міхася Кіселя. Праз год з

Кароціч прайшла ў Рубрын на Колкі чарговая карная экспедыцыя. Па дарозе карнікі спалілі ўсе акалелыя пабудовы ў Рубрыне і некалькі двароў (Цупікаў) за ракою. Чалавечыхахвяраў не было. Усе схаваліся ў лесе. На жаль, той факт, што вёска Рубрын была цалкам знішчаная і загінулі некаторыя яе жыхары, не адзначаны ў Хатыні і не згаданы ў савецкай беларускай энцыклапедыі.

Трэба сказаць, што падчас знаходжання партызанаў у Рубрыне былі выкрытыя і забітыя ўсе троемясцовых паліцыйскіх – Віктар Аляксандравіч Рафаловіч, Аляксей Пашкевіч (рубелец), Валеры Браніслававіч Масло. Таксама быў затрыманы партызанамі Ляўданскі Адам Вікенцьевіч, былы сакратар. Пасля допыту ён босьм збег ад партызанаў і, магчыма, хаваўся ў Васіля Канстанцінавіча Кажаноўскага. Маці Зыня хадзіла па хатам і шукала яго. Рафаловіча забілі ў лесе 14 студзеня. Толькі 12 лютага знайшлі яго цела і пахавалі. Уся астатняя сям'я Ляўданскіх – бацька Вінцусь, маці Зыня, сын Уладзімір і дачка Ларыса – пайшлі партызаны.

8 – 9 лютага 1943 г. адбыўся бой партызанаў з гітлераўцамі ў в.Храпунь. Да нас дайшлі звесткі, што там загінула 40 немцаў [...] У вёсцы былі забітыя Андрэй Клімавіч Паповіч, 1913 г. нар., Пелагея Дэміtryеўна Паповіч, 1918 г. нар., Іван Андрэевіч Паповіч (9 гадоў), Сяргей Андрэевіч Паповіч (6 гадоў) Ульяна Марцінаўна Паповіч (Захарыч) (20 гадоў), Аляксандр Антонавіч Гайкевіч (30 гадоў). Іх целы былі скінутыя карнікамі ў студню. Таксама былі забітыя Ціхан Яўменавіч Паповіч (17 гадоў), Сцяпан Парфёновіч Паповіч (78 гадоў), Тэкля Кантанцінаўна Паповіч, Лук'ян Фаміч Гайкевіч (50 гадоў), Арына Савельеўна Гайкевіч, Ганна Лук'янаўна Гайкевіч (21 год), Марыя Лук'янаўна Гайкевіч (9 гадоў), Фама Мікалаевіч Гайкевіч (82 гады), Марыя Іванаўна Гайкевіч (8 гадоў), Міхась Іванавіч Гайкевіч (2 гады), хлопчык-пастух з Дроздзіна.

Некалькі слоў пра партызанскі быт. З 10 па 18 студзеня 1943 г. у нас і суседзяў была расквартыраваная рота партызанаў атрада імя 24-й гадавіны Чырвонай арміі (камандзір Павел Фёдаравіч Рэва). У нашай хаце пасяліўся камандзір роты. Гэта быў невысокага росту малады энергічны мужчына, які ўдзень заліхвацкі насыўся на коні, палітрук, лейтэнант Ваня і трои жанчыны. Адна з іх інтэлігентная ў блізкіх адносінах камандзірам роты, другая – баец з вінтоўкай, трэцяя – санітарка Жэня. Ад нас яны пайшлі на Столін, і да нас жа яны вярнуліся. У нас хавалі загінуўшага ў Століне баявога таварыша. 16 лютага 1943 г. партызаны зноў з'явіліся да нас на троі дні. Вялі яны цяжкае баявое жыццё. За гэты час быў захоплены партызанамі Столін, вёска Дамбровіцы, быў бой у Храпуне. У лютым партызаны планавалі нанесці ўдар па Давыд-Гарадку, але перашкодзіла надвор'е. Пасля мароза раптоўна пачалася моцная адліга. Снег

зрабіўся як каша. Палазы саней прабівалі яго наскрозь, да зямлі. Уесь партызанскі транспарт быў на зімовым ходзе. У такім умовах нельга было выпраўляцца ў далёкую дарогу.

У хаце на падлозе на пасцеленай саломе або сене спалі ўсе ўпокат, не распранаючыся, не здымаючы абутку, кожны са сваёй зброяй. Дзяўчыны-жанчыны разам з мужчынамі. Бацька, паглядзеўшы, саступіў свой ложак камандзіру роты, і той спаў на ім, які ўсе не распранаючыся, разам са сваёй сяброўкай або жонкай. Каля вярнулася са Століна адзін захмялеўшы баец пачаў прыставаць да камандзірскай жонкі. Камандзір кляў яго *Ты п'яны!* І загадаў зачыніць таго ў свіране. Той крычаў: *Тут бочки з зернем, усё высыплю!* Сябра арыштаванага абураўся і казаў мне, што калі б такое здарылася падчас бою, то яго адразу б застрэлі. Трохі пачакаўшы, сябра выпуціў вінаватага са свірану. Той ізноў палез да камандзірскай жонкі, ізноў кляў яго камандзір, ізноў пасадзіл ў свіран. На гэты раз партызана зваліў сон, і ён нікога больш не турбаваў.

У другі прыезд партызанаў, у лютым распалілі лазню, партызаны мыліся, а з партызанскай муکі ў дзяжы быў расчынены хлеб. Тапілася печка для выпечкі. Раптам з боку ракі ад хаты Жураўскіх данесліся аўтаматныя стрэлы. Камандзір роты ад прыкрасі кляў страшнымі мацикамі... у Бога, Хрыста, Маці Багародзіцу... Пытгайся, ці нельга паскорыць выпечку. Адказ маёй маці яго не задаволіў, і ён хадзіў за даведкай да жонкі. На шчасце ўсё скончылася добра. Гэта Жураўская знайшлі ў лесе партызансскую хованку, дзе знаходзілася валовыя тушы. Жураўская пaeхалі і забралі знойдзенае. Калі на прыщемку вярталіся да хаты, у іх адсутнасць там спыніліся партызаны, і часавы сустрэў іх аўтаматнай чаргой.

Калі партызанскі быт быў цяжкім для мужчынаў, то як ўсё гэта вытырмлівалі жанчыны?! Мілавідная санітарка Жэня, невысокая ростам, амаль падлетак, трохі вяснушак, не належала да прыгажунь, не сядзела склаўшы руку, у кухні дапамагала гатаўцаў, але і ёй, як і кожнай жанчыне, хацелася быць прыгожай. І яна наводзіла сабе прыгажосць... Лязом з брытвы, як толькі знаходзілася вольная хвіліна, падразала сабе брові. Мая браціха Юзя падглядзела, як яна, калі ніхто не бачыў, частым грэбнем часала сваю галоўку. Пасля гэтай працэдуру пад грэбнем на стуле трашчалі вошы...

Адзенне, асабліва ў зімовы час, у партызан было не адпаведным. У студзені партызан з абмарожанымі шчокамі разважаў, што ўжо прайшлі каляды і павінна становіцца цяплей. Падлетак шынель якога была падышытая ветрам, калі я папрасіў яго занесці цэбар з гарачаю вадою ў лазню, не мог справіцца з ягоным цяжарам. Стоячы каля полымя над катлом з

вадою, ён дастаў з кішэні зашмальцаваны кавалак сала грам на 400, пакашаў мне сваё “багацце” і зноў схаваў у кішэню...

Нядайна прыняты ў партызаны хлопец згубіў поўную сумку патронаў. Калі іх знайшлі і разабраліся, хто згубіў, камандзір кляў яго і казаў, што на Браншчыне па патрончыку збіralі па пояс у вадзе... Пагражай вінаватага расстраляць, а потым сказаў: *Ідзі да хаты!* Хлопец апусціў галаву, насупіўся і адказваў: *Куды я пайду?*

Аднойчы паміж хлопцамі спала “баец з вінтоўкай” у абдымку з маладым хлопцам-партизанам. Дзяжурны, які сачыў за зменай часовых, заўважыў гэта і вадзіў свайго сябра паказаць гэта здарэнне. Хіба гэта было ўпершыню [...]

Сем’і паліцэйскіх былі знішчаныя партызанамі 10 снежня 1942 г. Сярод іх была таксама сям’я Пытэля Рамана Фёдаравіча. Аднак у жывых заставаліся два ягоныя браты – Аляксей і Сазон, якія мелі ўжо ўласныя сем’і. 2 траўня 1943 г. партызаны прыйшлі да Аляксея і забралі яго з сабой, каб забіць. Адвялі недалёка ад хаты і стрэлілі ў галаву. Аляксей упаў і ляжаў нерухомы. Партизаны вярнуліся да жонкі і загадалі пахаваць мужа, маўляў, “сабаку сабачая смерць”. Жонка пайшла забіраць забітага і... не знайшла яго. Куля прайшла праз шчаку і падбародак Аляксея. Калі партызаны адышлі, ён адшукай прытомнасць, падняўся і пайшоў у Давыд-Гарадок. Рана зажыла, і ён вярнуўся да сям’і. Калі на Мерліне ствараўся мясцовы партызанская атрад, начальнік выведкі Каяфюк Іван Самойлавіч растлумачыў Пытэлю, што гэта была памылка... Больш Пытэляў нікто не кранаў.

У траўні 1943 г. на Мерлінскія хутары са злучэннем “Камарова” (Каржа Васілія Захаравіча) прыбыла група капітана Тамілава Паўла Пятровіча і Сматрова І.А. Яны павінны былі арганізаць партызанская атрада імя Чкалава (позней брыгада “Савецкая Беларусь”). Перш за ўсё было спынена самавольства партызан-забеспеччэнцаў з іншых атрадаў. У некаторых выпадках у іх адбіраліся рэквізітаваныя коні і скаціна і вярталіся гаспадарам. У нядзелью 6 чэрвеня 1943 г. на сходзе калія грэка-каталіцкай капліцы партызаны давалі абяцанне, што ў далейшым не будуць забіраць у людзей цяглавую сілу.

Хлопцы, якіх забралі ў партызаны ў злучэнне Фёдарава (в.Бараўя), былі вернутыя назад і сталі касцяком новага атраду. Росту моцы атрада найбольш перашкаджала адсутнасць зброі. З-за гэтага нават вернутыя з Баравой хлопцы на нейкі час былі адпраўленыя да хаты. У нашую кузню прыходзілі партызаны з металічнымі часткамі ружжаў, да якіх прымацоўвалі драўляныя часткі і атрымлівалі зброю. Таксама майстравалі сёдлы.

31 траўня 1943 г. стала вядома, што партызаны бралі валоў з гаспадаркі Калодзіча і праз Луціцкае вазілі салому і дошкі. Гэта на адным з астраўкоў сярод балота недалёка ад Аляксандра Пытэля будаваўся партызанская лагер. З мясцовых гаспадароў партызаны зацвердзілі двух старастаў: на Астравах – Аўдзейчука Цімафея Фёдаравіча, у Цёмным – Сцяпана Дубіну. На Веляміцкіх хутарах прызначылі дзесятнікаў, у вёсках – сувязных.

Пасля зімы 1942 – 1943 гг. у нас засталося трох каня. Нашыя коні пайшлі на партызансскую службу. Узамен нам пакінулі коней, якія былі загнаныя да смерці, вымучаныя і раненыя. Я іх карміў, паіў, чысціў, даглядаў, працаваў на іх, пакуль яны былі ў нас. Аднойчы я зайшоў да коней і ўбачыў, што вялікі чырвоны конь ляжаў на зямлі і хроп, адкінуўшы галаву. Я напалахаяўся і паклікаў брата Антона. Мы прымусілі каня падняцца і пераканаліся, што ўсё ў парадку. Такім чынам конь адпачываў! Ён урэшце рэшт так прывязаўся да мяне, што хадзіў за мной следам як сабака. Увесну двух лепшых коней забралі фёдаравуцы і мне загадалі ісці з імі разам. Партызаны прымусілі мяне чакаць іх каля Заянчукіўскіх, а самі ездзілі па хутарам. Відаць, шукалі самагон, бо прыехалі “вясёлымі”. Коні ветрам панесліся ў Колкі. Ніхто так не ўмеў “дабыць душу” з каня, ніхто над канём так не здзекваўся, як партызаны. Калі будующа ўсялякія мемарыялы ў гонар правадыроў і воінаў, то ў першую чаргу іх трэба было збудаваць у гонар партызансkich коней.

У Колках хлопцы, партызаны сапраўдныя і партызаны будучыя весяліліся пры гуках гармоніка. Спявалі. Адна з песень была простай і прымітывай: *Exали парни в лодке, один из них утон, его похоронили, и мать его ё...* Іншая песня была больш складанай або гэта была вольная імправізацыя. Я яшчэ да вайны чуў песню, якую співаў бежанец з Усходу. Відавочна, што гэта была песня ўдзельнікаў бальшавіцкага паходу на Варшаву ў 1920г.: *Есть Варшава, город велики, а в нём девушки красивы. Будем любки поднимать, по семь разы закладать...* У гэтых раз хлопцы спявалі, што яны будуть е..ць усіх і ўсё: *Европу раком поставим... Весь мир будет в крови от советских х...в. Вось так! [...]*

На пачатку стварэння мясцовага атраду да нас зайшлі два партызаны, узброеныя адным аўтаматам. Яны былі ў камандаванні мясцовага атраду і іх быццам бы накіравалі за здабычай у вёскі. Але далёка ісці не хацелася, і яны прыдумалі іншае. У гэты час у нас застаўся толькі адзін нізкарослый белы конік. Яны загадалі запрагаць каня і адвезці іх у Колкі. Адвозіў іх я. Па дарозе яны зайшлі да Пашкоўцаў і скралі нейкую частку швейнай машынкі. Калі прыехалі ў Колкі, то мяне прагналі, а каня з павозкай пакінулі сабе. У Колках рэквізавалі яшчэ некалькі валоў. Але на

эты раз з мясцовага атраду за імі організавалі пагоню, дагналі, адбрані нарабаванае і аўтамат. Таго, хто вярнуўся без здабычы і без зброі ў свой атрад, адтуль адаслалі назад за аўтаматам. Прыбыўшага павялі па ягоных слядах, зрабілі следства і склалі пратакол. Нельга сцвярджаць, што “*Бог, царь и воинский начальник*”, што партызан адчуваў за сабой нейкую віну. Ён хутчэй думаў, што адбываецца нейкае непараразуменне. Што датычыла нас, то ў сваё апраўданне ён казаў: *У чым справа? Гэта ж кулак! Яго Савецкая ўлада збіралася выслучаць, але не паспела.* Адсюль рабілася выснова, што гэты чалавек па-за законам і з ім можна рабіць што заўгодна. Гэта былі вынікі бальшавіцкага выхавання.

23 – 24 ліпеня 1943 г. з боку Колак праз Мерлінскія хутары прайшли калоны партызанаў на Давыд-Гарадок. Падчас бою 25 ліпеня згарэў будынак былога гміны ды інш. 26 – 27 ліпеня партызаны вярталіся. 27 ліпеня два аднаматорныя самалёты скінулі каля 16 бомбаў. Некалькі сем'яў з Давыд-Гарадка і Высокага пасля нападу партызанаў на Давыд-Гарадок прыехалі на Мерлінскія хутары і пасяліся ў кінутых хатах Купрэя Колбіка ды інш. Яны, відаць, былі звязаныя з партызанамі і баяліся помсты немцаў. 9 верасня прыехала з Кароцічаў і ўсялілася ў хату Дзеркача сям'я кавала.

2 жніўня 1943 г. па загаду партызанаў мясцовага атраду ад кожнай гаспадаркі выйшлі адзін-два работнікі на ўборку жыта з палёў, чые гаспадары збеглі ў Давід-Гарадок пад алеуку немцаў. Было ўбрана жыта Калодзічаў, Колбікаў, Тарчылаў, Пытэлей, Дрынейускага, Аляксандра Ляўданскага, Трыказюка, Дубойскага, Яўмена ды інш. 5 жніўня жыта пачалі звязаць на малацілкі – каля 200 коп да Калодзічаў і больш 30 коп да нас. 6 жніўня пачалася малацьба. У сярэднім з адной копы намалочвалася 5 пудоў зерня.

8 верасня 30 чалавек прыехала з Давыд-Гарадка ад немцаў, каб забраць маёмасць паліцэйскага Міхлюка. Мясцовых партызаны іх прагнапалі, а маёмасць рэквізівали.

5 кастрычніка на нашу малацілку прывезлі з Цярэблічаў шасцю падводамі 5 копаў жыта. У Франціка Янкевіча пакінулі тры падводы аўса. Капітан Тамілаў загадаў выдаць 7 пудоў жытніага зерня святару Нікадзіму Сцецуру. Уся салома адজыта, што прайшло праз нашу малацілку, засталася нам. Паколькі зерне было павышанай вільготнасці, партызаны развозілі яго па гаспадаркам і загадвалі сушыць. Яшчэ раней прывозілі зерне проса і гречыхі, каб прасушилі, стаўклі, зрабілі крупу.

8 жніўня даведаліся, што на мінулым тыдні партызаны арыштавалі і прывялі ў лагер двух Шпігановічаў, чатырох Котаў, Наздрэна-Падланка з Серадбор’я, трох Дыфартаў з Колбік. Калі я ўжо быў у партызанах,

хлопцы мне распавядалі, што аднойчы ўначы каля лагеру “вельмі брахалі сабакі”. Тамілаў выстралю некалькі асвятляльных ракетаў [...] Каля пачалі шукаць прычыны дзіўных паводзінаў сабак, выявілі, што нібыта Калодзіч Рыгор Іванавіч па загаду немцаў шукаў партызанаў. Невядома, хто і як ішоў па ягоным слядам, і што было прычынай прыводу ў лагер вышэйназваных людзей. Сам факт, што іх прывялі ў лагер ужо вызначаў іх лёс. Лагер быў засакречаны, а патрапіць туды маглі толькі партызаны. Мне невядомы лёс Франка і Валянціна Шпігановічаў. Вядома, што яны былі ў партызанах. Магчым а, іх прыводзілі разам, і яны апраўдаліся. Астатнія былі забітыя.

У Мерлінскіх хутараў, у Чырвоным жыў Канстанцін Ляўданскі. Сям'я ў яго была шматдзетная, а працавітасцю ён не адрозніваўся. У трыццатыя гады ён “працаваў” псаломшчыкам у грэка-каталіцкай капліцы за 5 злотых у месяц. Каля прыйшла Савецкая ўлада, Косцік вельмі хутка пачаў хадзіць з вялікім пісталетам на поясе, як прадстаўнік новага парадку. Потым нейкі час быў настаўнікам, працаваў агентам па нарыхтоўкам і засцёды паказваў сябе перакананым атэістам. Пасля прыходу немцаў адным з першых пайшоў у паліцию, стаў старшим паліцэйскім. Яго зредку бачылі ў хаце. Казалі, што быў высунуты на пасаду начальніка паліцыі ў Старым сяле. Ягоны сын Грыша адным з першых паступіў у мясцовых партызанскі атрад. Аднойчы ён з заданнем быў пасланы на хутары. Да ночы не вярнуўся. Пайшлі яго шукаць. Аказалася, што Грыша замествяртання ў лагер займаўся марадзёрствам, зарэзаў у кагосыці авечку і рыхтаваў сабе вячэрку. Капітан Тамілаў тады адсутнічаў. Марадзёра прывялі ў лагер і пасадзілі аднаго ў зямлянку. Каля ўваходу стаў часавы. Хлопцы, каб не сумаваў, перадалі яму гармонік. Усе думалі, што пасля вяртання камандзір вызваліць Грышу. Але атрымалася інакш. Партызанаў сабралі ў адно месца. Усе сядзелі вакол Грыши. Адбыўся суд. Было выяўлена, што ягоны бацька пайшоў у паліцию, што нібыта нехта з Ляўданскіх(Матвеў) угаворваў Грышу захапіць у лагеры зброю і пайсці да бацькі... Пытанне было паставлена так, што ўсе прыйшлі да адной высновы. Жыццё Грыши абарвалася...

[...] 8 кастрычніка 1943 г. я з хлопцамі Станіславам Адамавічам Зянчукойскім, Уладзіславам Іванавічам Янкевічам, Мікалаем Андрэевічам Бут-Гусаймам, Антонам Рыгоравічам Бут-Гусаймам, Дэмітрыем Трафімавічам Курадымам прыбылі ў партызанскі атрад у Луціцкае як добраахвотнікі. Гэтак мы [...] пакінулі бацькоўскі дом і пайшлі ваяваць. Аднак трэба мець на ўвазе, што хоць мы і былі адарваныя ад дома і сям'і і падвержаныя некаторай вайсковай дысцыпліне, але партызанскі лагер знаходзіўся толькі ў некалькіх кіламетрах ад нашага жытла.

Пасля партызанскага налёту на Давыд-Гарадоку канцы ліпеня 1943 г. немцы выходзілі ў горад толькі ўдзень. Уначы яны хаваліся ў казармах з арганізаванай кругавой абаронай. На ноч горад пераходзіў ва ўладу партызанаў. Навакольныя вёскі пастаянна знаходзіліся ў партызанскім кіраванні. У партызанскага старшыні Васькіна быў агульны сыштак, дзе запісваліся дадзеныя па кожнай гаспадарцы (хто чым багаты”). Адпавед-на гэтым запісам планавалася норма пастаўкі прадуктаў партызанам.

У гэтых час злучэнне Каўпака яшчэ не вярнулася з Карпацкага рэйду, а злучэнні Сабурава і Фёдарава таксама былі на Украіне. Гаспадарамі ў раёне з’яўляліся партызаны мясцовага атрада, а дакладней, брыгады. Толькі два тыдні мы знаходзіліся ў Луціцкім лагеры, потым нас перавялі ў Мужын. На паўночны заход ад хутароў, у княжым лесе знаходзілася сядзіба лесніка. За ёй на пісчаным узвышшы началі будаваць новы лагер. Было выкапана каля 30 зямлянак, кожная на 20 чалавек. Паблізу лагера знаходзіўся лесаматэрыял, які застаўся яшчэ з даваенных нарыйтавак. На валах мы падвожілі яго на месца будаўніцтва. Стаярка і дошкі браліся з кінутых хатаў, гаспадары якіх схаваліся ад партызанаў у Давыд-Гарадок. Асобныя зямлянкі былі збудаваныя для камандавання – Тамілава і Сматрова. Жылі яны парамі. Тамілаў з дзяўчынай, што займалася камсамольскай дзейнасцю, а Сматроў – з радысткай Валей.

Радыё працавала ад ды намамашыны з ручкамі, якія трэба было круціць. Для абслугоўвання дынамамашыны і ўстаноўкі антэны былі вызначаныя два хлопцы з Храпуня. Іх называлі “круцільшчыкамі”. У зямлянку з радыё асталіванием забаранялася ўваходзіць пабочным асабам.

Сядзібу лесніка разабралі. Самы вялікі пакой перанеслі і закапалі на “гары”. Там месціўся штаб [...] Збудавалі лазню. У Цераблічахна млыне малолі зерне на муку. У лагер прыбываў абозы з прадуктамі і фуражом. Абжыща ў лагеры не атрымалася.

Падзеі разгорталіся маланкава. На Кастрычніцкае свята быў вызвалены Кіеў. Фронт перайшоў на правы бераг Дняпра, і хутка пачала гучаць назва горада Оўруч. Гэта быў толькі што вызвалены горад, які непасрэдна прымыкаў да партызанскай зоны. У нашай брыгадзе не хапала зброі. Яна выдавалася толькі таму, хто ішоў на заданне або становіўся на пост. На пасту вінтоўка была толькі ў часавога. Ягоныя зменшчыкі зброі не мелі. Спехам сабралі 300 галоў скацины, загналі ў Оўруч і перадалі Чырвонай арміі. Узамен атрымалі 40 падводаў зброі і боепрыпасаў. Толькі пасля гэтага кожны партызан атрымаў зброю. А спачатку Мікалай Данілавіч Колбік і Касінскі ездзілі за ёй у Дубніцкім Лельчицкага раёну. Туды прыляталі самалёты з “Вялікай зямлі”. Лётчык мяньяў зброю на

гадзіннікі. Яны тады былі рэдкасцю. Калі гадзіннікбыў у кагосьціз партызынаў, яго ўладальнік выклікаўся на размову да Тамілава, і... гадзіннік адпраўляўся ў Дубніцк. У чужых гадзіннікі забіраліся без размоваў. Партызан-гарадчук, уладальнік гадзінніка якога выклікалі на размову да камандзіра, зразумеў у чым справа і заяўіў, што толькі што згубіў гадзіннік. Яму загадалі знайсці. Ён пайшоў і доўгата хадзіў па верасу, дзе адбывалася “строевая” падрыхтоўка. Гадзінніка не знайшоў. Бацька Уладзіслава (Іван Людвікавіч Янкевіч) служыў яшчэ ў царскім войску і прынёс да хаты троє кішэнных гадзіннікаў. Уладзіслава выклікалі на размову. Тамілаў абяцаў яму за гадзіннікі аўтамат. Аўтамат выменялі. Але ім карысталіся больш вопытныя партызаны. И толькі пасля таго, як прывезлі зброю з Оўруча, Тамілаў выканалаў свае абяцанне і ўласнаручна ўручыў Уладку аўтамат ППШ.

У партызаны прымалі ўсіх. Кожнаму давалася магчымасць крываю ў баю змыць свою віну, калі яна была. У нашай брыгадзе былі былыя паліцэйскія, тро ўласаўцы, група хлопцаў з Турава, мадзьяраў-жыдоў, якія адступалі з немцамі ад самога Сталінграду, група мужчынаў з Магілёўшчыны (не ведаю, якім чынам яны да нас далучыліся). Брыгада расла як снегавы ком, што каціцца з гары. Прычым, калі нас, “заходнікаў”, як найменей свядомых, прымалі ў атрад з угаворамі, з “усходнікамі” размова была вельмі кароткай: *Збірайся! “Усходніку” камандзір у пакаранне казаў: Idzi da хаты! “Заходнікі”* такіх слоў не чулі.

У канцы лістапада – пачатку снежня на наш фронт хлынула хмара варожых адступаючых войскай. Апроч немцаў былі мадзьяры і ўласаўцы. Яны занялі ўсе вёскі, адразаючи партызанам крыніцы харчавання, сталі наносіць удары па партызанская зоне. Першымі ахвярамі з нашага атраду сталі Паповіч Іван Мікітавіч (в.Храпунь), Уродніч Васіль Мікалаевіч (в.Вялікія Арлы) і Патрубейка Іван Іванавіч (в.Тураў). Яны загінулі падчас перастрэлкі ў в.Рэмля 28 лістапада 1943 г. Пахавалі іх урачыста з залпамі са стралковай зброі каля Колбіцкай школы. Потым прыйшоў час, калі ахвяры былі штодня і хавалі іх проста, без урачыстасцяў.

Напрыканцы 1943 – пачатку 1944 г. на хутарах арганізавалася “самаабарону”. Усіх, хто мог трymаць зброю ў руках, мабілізавалі, загадалі знайсці якую-небудзь зброю, хоць паляўнічу або самаробную. Знайшліся нават вінтоўкі часоў Напалеона. З іх можна было стрэліць, але гільзу з канала ствала трэба было выбіваць дротам. У Сярэдбор’і паставыя з такімі стрэльбамі (Васіль Іванавіч Бесан і Андрэйковец) [...] выстэралілі па працягніку... Пакуль “перазаражалі” конныя ўласаўцы іх атачылі і ўзялі ў палон. Не ведаю, якім цудам яны засталіся ў жывых, але канец вайны застаў іхна беразе мора ў Нарвегіі. Цэлымі і здаровымі яны вярнуліся да хаты.

Калі ўзнікла партызанская зона, і ў Мерлінскіх хутарах арганізаў-ся мясцовых партызанскі атрад, шлях у Давыд-Гарадок і з яго стаўся не-бяспечным для цывільнага насельніцтва. І партызаны, і акупанты маглі забіць падарожніка па абвінавачванню ў шпіянажы. Знаходжанне лаге-ру было засакрэчана. Уваход у яго дазваляўся толькі партызанам. На падъехдах да лагеру круглыя суткі стаялі пасты. Партызаны без пераш-коды пратапускалі ў лагер байцоў, што вярталіся з задання [...] Тыя, хто пакідаў лагер павінны былі паказаць пропуск. Абозы з харчаваннем і фуражом спыняліся каля першых двароў Карповічаў за Сирэлбор'ем. Хто-небудзь з суправаджаючых партызанаў прыйходзіў у лагер (5 км) і паведамляў пра абоз. Камандаванне накіроўвала людзей (1 чалавек на дзве падводы). Гаспадары заставаліся ў Карповічаў, а партызаны самі суправаджалі абоз у лагер. Пасля разгружкі падводы вярталіся назад (1 суправаджальны на 5 падводаў). Падводы з хутароў прыязджалі да Шпіга-новічаў (2 км ад лагеру). Жонкі даходзілі да паста, які знаходзіўся на адлегласці 200 м ад лагеру, схаванага за дрэвамі. Толькі камандзіры – Тамілаў Павел Пятровіч і Сматроў Іван Андрэевіч – мелі права без перашкоды праезджаць праз пасты. Астатнія павінны былі падпарадкоўвацца агуль-наму парадку [...]

Жыццё ў лагеры ішло сваім арганізаваным парадкам. Хлопцы, якія мелі зброю, у лагеры не затрымліваліся – ішлі на заданне на “чыгунку”, на нарыхтоўку харчавання, па іншым партызанскім справам па загаду камандавання. Тыя, хто застаўся, неслі каравульную службу ў лагеры і вакол яго, займаліся будаўніцтвам і добраўпарадкаваннем лагеру і г.д. У тых, хто прыбываў, вялікаму выпрабаванню падвяргаўся страўнік. Ежы хапала, але яна была даволі аднастайней і спецыфічнай – тройчи на дзень хлеб і суп са свежай недаваранай гавядзінай. Хлопец з Харомска па про-звішчу Украінец быў накіраваны на кухню гатаўца мяса. Ён рубіў яго невялікім і кавалкамі. У выніку звычайна недавараны кавалак мяса можна было ўзіць у рот, трохі пажаваць і праглынуць. У першыя два тыдні ўсе навічкі хварэлі на панос. Страўнік прызычайваўся да новай ежы. Трэба згадаць пра неверагоднае марнатаўства. Ежа рыхтавалася не па норме, а з запасам. Часта недаедзенае вылівалася ў яму, туды ж кідаўся надкусаны кавалак хлеба. Праз пару дзён яма была напоўнена хлебам і мясам. Толькі ў канцы здагадаліся прывезці парася і карміць яго гэтымі адходамі.

У лагеры не было выхадных. Была позняя восень, на свежым павет-ры было холадна, каб не змерзнуть, трэба было варушыцца, працаўцаць. У рабочыя дні, атрымаўшы заданне, мы былі адносна свабодныя. У няд-зелю камандаванне ад'язджала на хутары весці агітацыю. Яны чыталі

лекцыі пра становішча на франтах, пра міжнароднае становішча. Калі я яшчэ не быў у партызанах, радыстка Валя чытала нам доўгі і нудны ліст да Сталіна. Пасля чытання ўсе прысутныя распісаліся ў шульным сыштку. Камандзіры, што засталіся ў лагеры кантролівалі нас і прымушалі працаваць так, што напрыканцы дня кожны меў на рукахмазалі. Мы ўсе былі людзьмі фізічнай працы, праца не была цяжарам, але ў хадзе пасля працоўнага тыдня ў нядзелю адпачывалі. У лагеры ўсё было наадварот. Мы маглі адпачыць на працягу тыдня, затое ў нядзелю прыходзілася працаваць не пакладаючы рук. Тоё ж самае назіралася пазней, калі стваралі калгасы. Тыдзень людзі працавалі абыяк, а ў нядзелю абвяшчалася “воскреснік”. На працу выходзілі ўсе – і рабочыя, і служачыя. Праца “кіпела”. Магчыма, гэта былі наступствы ленінскіх суботнікаў [...]

Аднойчы хлопцы былі ў Ольпене. Калі вярталіся, да іх падсеў на падводу ольпенскі хлопец Іван Ляшкевіч са словамі: *Хлопцы, і я з вами паеду ў партызаны.* Перш за ўсё прыйшлося звярнуць увагу на неадпаведнасць ягонага адзення. Я прыйшоў у атрад у суконнай світцы. Калі стала холадна стаяць на пасту, я адпраўіўся схадзіць да хаты і ўзяў кожух. У хадзе ўвосень паstryглі авечак, спралі, выткалі і пашылі мне суконны касцюм. Іван прыехаў у лёгкім выходным палатняным касцюме і не меў аніякага верхняга адзення. Усе хадзілі ў тым, у чым прыйшлі з дому. Калі б Іван выказаў жаданне пайсці да хаты за адзеннем, камандаванне несумненна пайшло б яму насустрach. Аднойчы ён нават ездзіў на заданне, але ў чым пaeхаў, у тым і вярнуўся. Калі мы ўдзень ўшлі на працу, Івану не было ў чым ісці. Ягоны касцюм не абараняў ад холаду, а камандаванне не звяртала на гэта ўвагі. Працаваць павінны быў ўсе. Іван заставаўся ў зямлянцы нібыта хворы. Ягоная “хвароба” цягнулася да вечара, пакуль мы не вярталіся з працы. Потым Іван браў мой кожух, ішоў на кухню да дзяўчат-паварых і “іржаў” там як жарабец. Калі ягоная “хвароба” зацягнулася, да яго прыйшла жонка Тамілава з медыцынскім градуснікам. Іван не разгубіўся і пераканаў яе, што ў яго “шторцевая хвароба”. А наогул, ён быў хлопец сяброўскі. Тыя, хто адпраўляўся на заданне, даручалі яму чысціць зброю, і ён ніколі не адмаўляўся. Аднойчы перад сняданкам гарадчук Косця Лятун быў папярэджаны, што яго адпраўляюць на заданне. Ён аддаў вінтоўку Івану, а сам пайшоў разам з усімі есці. Але па дарозе перадумаў, вырашыў, што на заданні паесць малочнае і вярнуўся назад. Хутка ў зямлянцы прагучай ўыстрал. Лятун з крыкам выскачыў з зямлянкі на адной назе. З прастралянай другой нагі цякла кроў. Фельчар Панчанка перавязаў рану. Лятуна адправілі да Шпігановічаў на лячэнне. Івана пасадзілі ў “халодную”. Камандаванне вырашыла, што выстрал адбыўся не выпадкова, а са злым намерам, каб вывесці са строю

аднаго з лепшых партызанаў. Іван сядзеў у “халоднай” пару сутак. За гэты час нехта з камандзіраў ездзіў у Ольпень. Водгукі на Івана былі адмоўныя, і ўначы яго не стала.

Трыццаць зямлянак былі пабудаваныя ў адзін шэраг наверсе доўгага пісчанага ўзвышша. “Халодная” знаходзілася пасярэдзіне. Насельніцтва яна мела здрэдку. Звычайна гэта быў адзін чалавек. Толькі аднойчы там сядзелі троє. Каля дзвярэй ставіўся пост. Калі мы цэлы дзень нешта рабілі ў лагеры, было крыўдна назіраць, як каля аднаго чалавека на працягу сутак мерзнуть троє часавых. На пост заступалі ўвечар. Аднойчы пасля перамены каравула я ўбачыў на пасту хлопца, які ўжо суткі стаяў там. Чаму яго не замянілі я не ведаю, але праз некаторы час да нас у зямлянку зайшоў дневальны з паведамленнем, што каля лагеру чуліся выстралы. Мы накіравалі яго да палітрука Робезногера. Палітрук нічога не стаў тлумачыць. Калі раніцай мы ўбачылі пустую “халодную”, то ўсё зразумелі. Хто вадзіў вінаватых на расстрэл, не даведаліся.

У 1940 г. у пякарню ў Давыд-Гарадку прыбыў на працу хлопец-“усходнік”. Ажаніўся на дзяўчыне ў Турах і, калі яго забралі ў партызаны, меў ужо дзіця. Мы яго звалі не па прозвішчу, а па прафесіі – “пекар”. Аднойчы камандзір роты Шыш загадаў нам (5 чалавек) схадзіць на балота і назіраць яму журавінаў. Разам з намі быў “пекар”, які ўвесь час выказваў абурэнне камандаваннем. Паміж сабою мы казалі практична ўсё, даносчыкаў у нас не было. На слова “пекара” ніхто не звярнуў анікай увагі. Мала лі што набалела ў чалавека. Тым больш, што ён быў чалавекам сямейным, а мы былі юнымі халасцякамі. Хутка пасля гэтага прыбыў абоз з вёсак. Мы хадзілі за ім да Карповічаў. Пасля разгрузкі, калі ўжо сцямнела, і мы суправаджалі абоз назад, некаторыя хлопцы пайшлі па хатам у пошуках малочнага і заначавалі. Раніцай высветлілася, што няма “пекара”. Пасля хлопцаў у Туры. Тыя вярнуліся з паведамленнем, што “пекар” уначы прыйшоў у сям’ю, забраў жонку з дзіцём і скаваўся ў нямецкіх казармах. У лагеры ўсе слухалі гэту гісторыю з абурэннем. Побач стаяў гарадчук Кецько, які выказаўся: *А я ведаў, што “пекар” так зробіць...* Тым самым няшчасны сам вынес сабе прысуд. Яго пасадзілі ў “халодную”. Мне самому прыйшлося разам з сябрамі двое сутак ахоўваць яго. Хутка Кецько не стала.

Яшчэ летам з Давыд-Гарадка прыйшла жанчына, якая была перакладчыцай у немцаў. Партызаны загадалі назіраць за ёй. Прэзнейкі час яна прагаварылася, што ёй тут нудна, што хутка яна вернеца назад. Пасля гэтих слоў жанчыне не прыйшлося нікуды вяртацца...

Аднойчы хлопцы з Турава былі на заданні ў Мочуле. Ім паказалі падлітка і паведамілі, што ён з паліцэйскай сям’і, якая пайшла да немцаў

у Давыд-Гарадок. Хлопчыка затрымалі. Ён нічога не казаў нават пад дулам вінтоўкі. Пагроза расстрэлу яго не палохала. Калі ж наламалі лазы, спусцілі штанішкі і добра “ұсыпалі”, стаў больш шчырым. Я выпадкова быў у разведцы ў Сярэдбор’ і чуў праз сцяну, як дапытвалі хлопца. Ён распавёў, як яго паклікаў шэф нямецкай жандармеры і, даў цукерак і паабязаў, што дасць яшчэ, калі хлопчык сходзіць у Мочуль і даведаецца пра партызанаў. Калі вернеца і распавядзе пра іх, то атрымае яшчэ цукерак і... гульнявяя карты. Той, хто дапытваў, запытаў у хлопчыка, калі мы цябе адпусцім, і ты вернешся да хаты, што ты раскажаш нямецкаму жандару? Хлопчык быў разумны і адказаў, што нічога не раскажа пра партызанаў. Ён выйшаў з пакою, дзе яго дапытвалі, скруціў тоўстую са-макрутку, выкурыў яе і доўга сядзеў, апусціўши галаву. І гэтае жыщё, якое толькі распачалося, па суровым законам партызанскага быту ў тыле ворага павінна было абарваща...

У другой палове каstryчніка на некалькі дзён мы групай выязд-жалі ў Альгомель і Рэмель за зборам зерня. Калі мы ўжо былі ў Рэмле, прыехаў Валя Шпігановіч з паведамленнем, што ў нашым накірунку валам ідуць франтавыя войскі праціўніка. Валя заклікаў насельніцтва, кабса скацінай і пажыткамі ішлі ў лес. Людзі не асабліва прыслухоўваліся, бо не так проста селяніну пакінуць абжытае месца. Толькі некалькі се-м’яў яўна звязаных з партызанамі, баючыся пакарання з боку ворага, перабраліся ў партызансскую зону. Калі варожыя войскі знаходзіліся на подступах да Альшан, мы пачалі адыход.

Пакінула непрыяцеля і прыйшла ў наш лагер група мадзьяраў або румынаў. Не ведаю, ці ўсе, ці частка іх былі жыдамі, але мы іх лічылі жыдамі. Немцы іх выкарыстоўвалі пры будаўніцтве абарончых ліній, а мадзьяры адступалі з імі ад Сталінграда. Сярод іх знайшоўся адзін рабо-чы з мясакамбіната, майстар высокага класа. Ён імгненна здýмаў з забітай скакіны скуро без адзінага парэзу і рэшткаў мяса на ёй. У прымітыў-ных умовах ён рабіў усе магчымыя гатункі каўбас. Мяне прыставілі да яго памочнікам з указаннем прыглядаць за ім, каб не падсыпаў у мяса якой атруты. Мы разам працавалі трох тыдні, пакуль не прыйшлося пакі-нуць лагер. Мяснік, калі прыходзілася апрацоўваць птушак, выбіраў пе-чань, лёгкія, страйнікі, рыхтаваў у каструльцы і частаваў сваіх сяброў. Выпадкова ці не, але ім прадставілі зямлянку са шклом у дзвярах. Дне-вальны заўсёды мог зазірнуць і ўбачыць, чым яны займаюцца. Іншым разам, седзячы на нарах, яны спявалі песні на незразумелай мове. Сярод іх знайшліся цырульнікі, якія стрыглі хлопцаў. Але знайшоўся таксама даносчык, з якім размаўляў палітрук Робезногер. У выніку некаторых з іхадправілі ў “земельны атрад”. Так казалі хлопцы, я асабіста пацвердзіць

гэтага не магу. Яны казалі, што даўно думалі перайсці на савецкі бок, але баяліся, што будуть рэпрэсаваныя іх сем’і [...]

З кожным днём становішча станавілася ўсё больш напружаным. Я ўжо згадваў пра таварышаў, якія загінулі падчас перастрэлкі ў Рэмле 28 лістапада 1943 г. [...]

Якбы ні было, але каstryчніцкія святы і новы 1944 г. мы сустрэкалі ў лагеры. Потым частка людзей з 300 галовамі скаціны пайшла ў Оўруч. У адзін трывожны дзень мы пакінулі лагер і накіраваліся на заходва ўро-чышча *Красны бераг*, прастаялі там дзень. Уначы праз лагер і Мерлінс-кія хутары прыехалі ў Луціцкае, а калі развіднела праваднік Кажаневіч Мікалай правёў нас княжым лесам праз Будынкі ў Калы. Гэта быў пяс-чаны бугор пасярод балотаў. Туды яшчэ раней была накіраваная група магілеўчан, якія збудавалі доўгую зямлянку. Аднак абжываць яе мы не сталі. Палітрук Робезногер раствумачыў, што яна для камандавання, а мы павіны збудаваць сабе шалашы, што і было зроблена. У Калах мы прабылі не больш тыдня. Раніцай за намі прыйшоў чалавек з Колак, які вывеў нас сцяжынкай праз мёрзлае балота ў Луціцкае на двор Алехніка, дзе знаходзіўся абоз з Оўруча, 40 падводаў са зброяй. Звалі правадніка Яўхімам.

Партызанаў становілася ўсё больш. У лістападзе далучыўся да нашай брыгады атрад імя Кутузава з Іванаўскага раёну [...] Пасля атрымання зброі мы размеркаваліся ў Сярэдбор’і. У асноўным у нас была стралковая зброя, некалькі супрацьтанкавых ружжаў і тры маленъкія мінамёты. 19 студзеня 1944 г. на Хрышчэнне раніцай мёрзлым балотам з Мочуль да нас прыйшлі немцы-уласаўцы. Адбыўся бой. Праз гады я чытаў ў газэце апавяданне пра гэты бой аднаго з нашых камандзіраў. Ён пісаў, што партызаны спачатку заманілі ворага. А потым нанеслі яму значныя страты... Магчыма праціўнік не ведаў, што мы атрымалі зброю, бо “пекар” мог распавесці ім, што мы амаль яе не маєм. На нас наступалі вопытныя франтавікі. Мы сустрэлі іх шчыльным агнём, але пад градам куль варожага кулямёту, да якога далучыліся яшчэ і мінамёты, мы, як не сорамна прызнавацца, адступалі ў беспарадку.

Пасля Сярэдбор’я мы яшчэ спрабавалі затрымаць праціўніка на Ізбе перад Колбікамі. Пасля нашага адыходу ад Колбіка на Варацец і Закружжа, вораг без перашкодаў павярнуў на заход у накірунку лагера. Лагер быў спалены, а вораг tym самым шляхам вярнуўся назад. Усе сялянскія пабудовы па дарозе былі спаленыя, у т.л. і Колбікская школа збудаваная яшчэ пры Польшчы пасля смерці Пілсудскага. У Сярэдбор’і ацацела толькі адна хатка Мінчукоў, якая стаяла вондаль. У Колбіках засцяліся толькі дом Колбіка Міхалкі, але на наступны дзень яго спалілі самі

партызаны [...] Насельніцтва ратавалася ўцёкамі, таму падчас бою ніхто з жыхароў не загінуў. Мы не ведалі, якія страты панёс вораг. У нас загінула траіх, былі раненыя і загінуўшыя без звесткі. У цэнтры хутароў было спаюйна. Камандаванне сабрала нас, выдала па кавалку хлеба з салам, і мы пайшли назад. Ужо сцямнела. У Сярэдбор'і дагараліхаты, і было відаць, што праціўнік яшчэ не пакінуў вёскі. Але камандзір Трыфанаў забараніў страляць па немцам. Гэта было нашае баявое хрышчэнне, і было крыўдна, што не затрымалі ворага. Засталося толькі задавальненне ад таго (асабліва звярталі на гэта ўвагу хлопцы з Турава), што таکой моцнай перастрэлкі як 19 студзеня нават на фронце не заўсёды назіралася. Пасля бою мы размясціліся на хутарах, якія яшчэ засталіся. Некалькі разоў займалі абарону на Ёвах, але ніхто да нас не прыходзіў.

Пасля бою ў Сярэдбор'і прыбылі да нас двое мужчын у чырвона-армейскай форме, распавялі, што яны палонныя, што збеглі з цягніка ў Мікашэвічах і па глыбокай ледзянай вадзе перабраліся праз Прыпяць. Яны прасілі даць зброю і прыняць у свае шэрагі. Іх накіравалі на кухню чысціць бульбу. Мы з цікавасцю слухалі, як яны распавядалі, што як на фронце ўдарыць “кацюша”, то душа салдата радуецца. Потым дадавалі, што ў немцаў шасцівольны мінамёт б'е амаль як “кацюша”. Сярод ночы аднойчы паднялі *захвоза* Яўхіма і загадлі даставіць у штаб вяроўку. Мы былі на хутары. Гаспадары пайшли і схавалі ўсю маё масць. Не ведаю, як Яўхім выйшаў з сітуацыі. Потым высыветлілася, што вяроўка была патрэбная, каб звязаць палоннымі рукі. Яны сапраўды былі палоннымі, не вытрымалі цяжкіх выпрабаванняў, голаду, зрадзілі Радзіму і далі згоду на супрацоўніцтва з ворагам, прайшли школу шпіянажу ў Германіі. Немцы прывезлі іх у Рэмель і накіравалі да нас. Партызаны пераправілі іх у Мозыр, дзе яны былі расстраляныя.

На пачатку лютага 1944 г. праціўнік з Турава нечакана накіраваўся праз балота на поўдзень у бок Лельчиц, заняў “Горку” каля Іванавай слабады. Усе троі нашыя атрады пайшли лясамі і балотамі ў тым самым накірунку праз Рубрын і Обзаў, Хвоенск і Азяраны. У Рубрыне яшчэ дагараліхаты, каля якіх мы ўбачылі траіх забітых цывільных, апранутых у суконныя світкі. Яны ляжалі на спіне з рукамі прыціснутымі да вачэй. Гэта былі людзі, якіх вораг прымусіў быць праваднікамі. Каля іх выкарысталі, то расстралялі, каб яны нічога і нікому не моглі распавесці з убачнага. Каля перадавыя часткі нашай брыгады выйшли на дарогу, машыны праціўніка курсіравалі па ёй як па сваёй тэрыторыі, без маскіроўкі, з запаленымі фарамі. Некалькі чэргаў з кулямётам аднавілі парадак. У наступную ноч праціўнік выставіў патрулі каля дарогі і адступіў, шчыльна мініруючы ўсё за сабой. Раніцай нашая выведка сустрэла на Горцы чыр-

вонаармейцаў. Цэлы дзень мы правялі разам з імі. Начаваць накіраваліся ў Бухну спаленую карнікамі. Там таксама былі чырвонаармейцы. Праз Колкі мы вярнуліся на хутары, але не надоўга.

Пачынаючы з позняй восені 1943 г. праз нашу зону адна за другой праходзілі групы чырвонаармейцаў колькасцю каля ўзводу. Яны былі выдатна ўзброены і апрануты, мелі рацюю. Нашыя людзі ў якасці прараднікоў вялі іхза Прывіць. Пасля паходу і вяртання з Горкі ў нашай хаце затрымалася чарговая група вайскоўцаў. Так супала што ў ноч, калі я быў адпушччаны да хаты, салдаты былі паднятыя па трывозе пасля стрэла часавога. Яго прывялі раненага ў руку. Ранены сцвярджаў, што ў цемры на яго напалі невядомыя і спрабавалі выкрасці. Салдату дапамагло тое, што апроч аўтамату ён быў узброены яшчэ і пісталетам. Я хутка апрануўся і пабег у атрад, які стаяў у Янковічаў. Гэта было каля 1 км. На падыходзе мяне спыніў брат Міхась, які, стоячы на паству, чуў падазронныя гукі. На наступны дзень партызаны хадзілі па слядам, але нічога падазронага не знайшлі. З гэтага моманту наша сям'я была пазначаная камандаваннем як нядобранадзейная.

Згодна гіста рычных дадзеных, аб'яднанне нашай брыгады з Чырвонай арміяй адбылося 16 лютага 1944 г. Верагодна, якраз у гэты дзень нас (каля 900 чалавек) накіравалі ў запасны полк у Мозыр. Куды б партызанаў не адпраўлялі, іх маршрут быў вядомы толькі камандаванню. Байцам ведаць пра гэта забаранялася. Так было паўсюдна, так было і ў нас. Мы адпраўляліся ў Мозыр, не ведаючы, куды, наво шта і на які тэрмін мы ідзем.

Двойчы – у верасні 1939 г. і летам 1941 г. – мабілізацыя закрнула ў нас толькі частку ваеннаабавязаных. Амаль усе яны пасля “бліцкрыга” вярнуліся да хаты. З восені 1943 г., пачынаючы ад самаабароны, право-дзіліся татальна мабілізацыя. Пакуль што пазбеглі яе толькі вёскі ў наваколлі Давыд-Гарадка, які былі занятыя ворагам. Пасля вяртання з паходу на Горку Тамілаў сабраў ваеннаабавязаных з Веляміцкіх хутароў у Засіях, у хаце Макарушкі. Кожны з мужчын становіўся перад камандзірам. Тамілаў запісваў у сыштак прозвішча, імя, імя па бацьку і голасны пытаваўся: Ваяваць хочаш? Які ўжо год ішла вайна, у якой удзельнічалі мільёны! Што чалавек мог адказаць? Усе за адзінкавымі выключэннямі (дрэннае здароўе) адказвалі: *Хачу*. Потым трэба было расписацца.

У Мерлінскіх хутарах гэтая працэдура адбывалася ў хаце майго бацькі. Раніцай нас пастроілі ў два шэрагі на двары Янкевічаў, загадалі выкінуць з кішэніяў і сумак гранаты і патроны. Толькі ў некаторых пакінулі вінтоўкі і па дзесятку патронаў. Мы пайшлі ў Колкі, дзе пераначавалі і пайшлі далей на ўсход.

Вёскі ў Тураўскім і Лельчицкім раёнахбылі спаленыя да тла. Людзі жылі ў лясныхзямлянках. Сустракаліся хворыя тыфам, з якім разам прыходзілася начаваць. Мы ішлі без запасаў прадуктаў, на “падножным корме”. Добрая людзікарміі нас бульбай. Магчыма, не праўсё трэба пісаць, але напішу, каб ведалі, як людзі спрабавалі ў кожных умовах шукаць выгоду для сябе. Хлопцы з Колак распавядалі, што першапачатковая, калі толькі ўзніклагер у Луціцкім ілюдзе было вельмі мала, столбы ў агульны, і ўсе аб’ядаліся нават катлетамі. Калі лічба партызанаў вырасла, катлеты і найсмачнейшыя стравы прызначаліся толькі для вышэйшага камандавання. Астатнія павінны харчавацца за агульным сталом. Аднойчы я чую, як камандзір аддзялення Занкін скандаліў з паварыхамі, каб яму як заслужаному, рыхтавалі камандзірскі стол. Каўбасу ў лагеры мы таксама рабілі не для радавых партызанаў.

Георгій Ксенафонтавіч Маркоўнін прывёз старому Панфілу Чырцу параза, забяспечыў кармамі і загадаў адкарміць. Мясцовыя атрады да прыходу немцаў паспелі забраць у вяскоўцаў некаторыя запасы прадуктаў. Затое атрадімя Кутузава, які прыбыў з Іванаўскага раёну, не меў такіх запасаў і па-сапраўднаму галадаў. Падчас паходу на Горку я чую ад дзяўчыны з гэтага атраду, што людзі згаладаліся настолькі, што нават нагая жанчына не выклікала б у мужчыны ніякіх эмоцый. Адзін з камандзіраў атрада імя Кутузава ў пошуках прадуктаў знайшоў Чырца свінню для Маркоўніна, і хоць стары папярэдзіў, што гэта партызанская свіння і корміць ён яе для камандзіра, той яе забраў. Калі Маркоўнін пра гэта даведаўся, то знайшоў “кутузаўца” і ўдарыў у твар.

Перадвыходам у Мозыр камандаванне начало загадзя рыхтавацца. Камандзір роты Шыша загадаў Шпігановічу і мне ўзяць мяшок і назбіраць курэй па дварам. Мы з Франкам абышлі дзесятак двароў, але здаўлі толькі адну курку. Затое Антон Сцяпанавіч Дубіна прынёс палову мяшка. Мяснік мадзьяр іх апрацаўваў. Потым я даведаўся, што троны самагонныя аппараты рабілі самагон для камандзіра. Сем дзён мы дабіраліся да Мозыра. И кожны дзень з месца, дзе спынялася камандаванне, даносіліся вясёлыя песні. Гэта не былі п’яніны оргіі, але без выпіўкі і добрай закускі не абыходзілася.

Каля 900 чалавек накіравалі ў запасны полк, а тыя, што засталіся з камандаваннем лічыліся знішчальным атрадам.

Увесну ў Рубрыне стаў батальён чырвонаармейцаў. Мой бацька наладзіў аппарат і выгнаў самагон. Як мухі на мёд, на выпіўку сабраліся камандзіры. Шыша, калі выпіў, то пачаў распавядадзь май бацькам, што адправіў мяне ў Москву на вучобу, “чалавекам зрабіў”.

Падчас арганізацыі самаабароны і адпраўкі ваеннаабавязаных у запасны полк некалькі мужчын старэйшага ўзросту скаваліся. Гэта рас-

цанілі яе дэзерцітра і цэлы полк НКУС ганяўся за імі па кустам. Да злоўленага Франца Янкевіча прыйшлі камандзіры. Іван Ільч Андрэй сказаў яму, што заўтра на шыю накінуць шляю, прычэпяць барану і прымусяць валачы яе па замініраванаму полю. Каб уміласцівіць начальства, іх шчодра пачаставалі. Начальнікі не адмаўляліся, бо якраз і разлічвалі на гэта.

Чырвонаармейцы пайшлі да сялянаў і запатрабавалі, каб тыя іх пачаставалі. Сяляне былі беднымі, да таго ж зразумелі, што чырвонаармейцы – гэта не партызаны, што яны атрымліваюць паёк, што ў іх вайсковая дысцыпліна, што вымагальніцтвам яны займацца не будуць, і адмовілі. Расчараўныя салдаты, якія былі галоднымі (ведаю па свайму вопыту), сустрэлі майго старэйшага брата Міхася. Убачылі мужчину прызыўнога ўзросту і прынялі яго за дэзерціра, звязалі па рукам і трымалі пакуль афіцэр НКУС Капусцін не загадаў яго адпусціць.

З пацяпленнем людзей з прыфронтавой паласы пачалі эвакуіраваць. Мерлінскіх хутаранаў адправілі ў лес каля Колак, дзе кожны збудаваў сабе шалаш. Паўднёвыя вёскі, якія межавалі з партызанскай зонай, былі эвакуіраваны на поўнач да Прыпяці. Потым людзі распавядалі, што каровы на заліўных лугах давалі шмат малака.

У Колкі з Горкі быў працягнуты кабель, устаноўлена тэлефонная сувязь. Прыйблі прадстаўнікі МГБ і НКУС. Капусцін знайшоў маіх сваякоў у Куранях. Зразумела, што людзей трэба было пакарміць. Прыйгатавалі ежу, нарэзалі сала, паклалі відэльцы, запрасілі за стол. Звярнулі ўвагу, што хлопцы абыходзіліся аднымі рукамі, відэльцаў быццам не заўважылі. Капусцін застаўся ў нашым раёне да выхаду на пенсію. Ён быў прыстойным чалавекам, яго ўсе любілі і паважалі [...]

Пасля адпраўкі ў запасны полк ужо не было такіх буйных баёў, як 19 студзеня 1944 г. Не было спалена больш аніводнага двара. Яшчэ адна варожая групоўка пранікла ў самы цэнтр Мерлінскіх хутароў. Мы ўступілі з ёй у бой на балоце за Варотцем. Каля пачалася перастрэлка, то група чырвонаармейцаў, якая спынілася ў нашай хаце, з дапамогай мясцовых хлопцаў ляснымі сцяжынкамі выйшла ў фланг праціўніку, і прымусіла немцаў адступіць. На поле бою застаўся забіты эсэсавец [...]

У Падліп'і каля Засей знаходзіўся лагер атрада імя Ракасоўскага. У асноўным гэта былі людзі з Веляміцкіх хутароў. Акупанты выкарысталі блізкасць Вялемічаў і Ольпеня да Давыд-Гарадка і вывезлі адтоль шмат людзей на працу ў Германію. Яшчэ з часу з'яўлення нямецкіх франтаўікоў у Велямічах засталася вайсковая частка, у Лашэвічах – нямецкі пост. Менавіта адсюль немцы рабілі вылазкі на Веляміцкія хутары – Боркі, Засі ды інш. Паколькі туды дабіраліся пераважна воднымі шляхам, па

рэках Яцелі і Льва, то мясцовае насельніцтва было прымушана перавозіць нямецкіх салдат лодкамі.

Аднойчы немцаў везлі лодкамі Іван Пішчык і Фёдар Кананчук. На Немчы партызаны з кулямётам залезліна дуб. Калі лодка праплывала ў іх поле зроку, яны пачалі рукамі падаваць знакі, каб лодачнікі кіравалі да іх. Цяжка сказаць, што здарылася б у гэтым выпадку. Але лодачнікі павярнулі лодкі ў супрацьлеглы кірунку, спрабавалі абмінуць дуб. Партызаны кулямётным агнём расстралялі ўсіх.

Пасля гэтага здарэння немцы пачалі паліць сялянскія хутарскія пабудовы. І не толькі хутарскія. Вялікая вёска Рубель была спаленая цалкам. Нейкім цудам захавалася толькі царква. Спаліле яе засувязь з партызанамі.

Дробныя сутычкі адбываліся паўсюдна. Немцы рабілі засады на партызанаў, а партызаны – на немцаў. Атрад імя Ракасоўскага быў вымушаны пакінуць свой лагер і перайсці на базавы лагер брыгады ў Мужыне. Група партызанаў, якая вярталася з задання, зайшла ў пакінуты лагер у Падліп'і пераначаваць. Раніцай каля лагеру з'явіліся немцы з аўчаркай. Пачалася перастрэлка. Партызаны адышлі да лесу, але адзін з іх загінуў. Загінуўшага перацягнулі волакам праз балота і пахавалі каля Колбіскай школы [...]

Рука акупанта не мела літасці. Толькі ў Ольпене быў пакараны за сувязь з партызанамі 13 чалавек мірных жыхароў. Шасціх забілі яшчэ ў 1941 г., астатніх – у 1942 – 1944 г. Дзеля запалохвання некаторых павесілі ў вёсцы на тэлеграфных слупах і працяглы час не дазвалялі іх здымак. 16 чалавек было пакарана ў Вялемічах, у т.л. быў забіты дзве сям'і. Сям'я Мамайко Рыгора Фёдаравіча складалася з сямі чалавек. Жонка Кацярына Францішана была дэпутатам сельсавету. Яны жылі на хутары ва ўрочышчы Борачкі. Карнікі прыйшлі на світанку. Яны забілі ўсіх, хто быў у хаце, а хату і іншыя будынкі падпалилі. Казалі, што двое дзяцей паспелі схавацца ў лесе, а адна дзячына была ў в. Ладцы ў Андрэя Сямёновіча Ранцэвіча. Дзяцей быццам бы нехта зсуседзяў адвёў у паліцэйскі участак. Дзячына, магчыма, выжыла б, але яе заўважыў мясцовы паліцэйскі Рало Мікалай Фёдаравіч. Ён жа адвёў яе на участак. Пасля вайны Рало ўладкаваўся на працу агентам па нарыхтоўкам. Прыйехаў да Ранцэвічаў і паводзіў сябе нахабна. Ранцевіч, які ваяваў за Савецкую ўладу, не стаў цярпець прыніжэння і паведаміў у адпаведныя органы. Таксама распавёў пра дачыненне Рало да смерці дзячыны. Рало асуўвілі і адправілі на працяглы тэрмін у лагер. Іншая сям'я, гаспадыня ў якой таксама была да вайны актыўісткай, была расстраляна ў 1942 г. у адсутнасць мужа. Забілі гаспадыню і трох дзетак. Калі муж (Карчэўскі Андрэй Іванавіч) даведаўся, што жонка Аляксандра Іванаўна і дзеці забітыя, а дом спалены, то ад гора павесіўся.

Зяленкевіч Павел Максімавіч і Аляшкевіч Пётр Фёдаравіч (1906-1976) лявілі нар. Льве рыбу, калі да іх падышоў партызан і папрасіў, каб перавезлі на другі бераг. Не ведаю, як яны пасмелі адмовіцца, але не перавезлі яго. Партызан пайшоў шукаць іншую магчымасць, але патрапіў на нямецкую засаду і загінуў. Пасля вайны ў Велямічы прыехаў брат загінуўшага, знайшоў нявольных хвіноўнікаў смерці партызана. Яны падзялілі лёс Рало.

Партызаны на зіму былі размеркаваныя па хатам. Паўсюдна выстаўляліся пасты. Калі на наш двор заехаў Кірыс з таварышам, двое часавых (Камар з Сярэдбор'я і хлопец з Колак) спалі на свежым паветры. Вяртаючыся назад Кірыс расстраляў з аўтамата Камара. Другі часавы абудзіўся, і ў якасці пакарання быў накіраваны ў запасны полк у Мозыр.

Днём аб'яднання нашай брыгады з Чырвонай арміяй лічыцца 16 лютага 1944 г., калі групу ў 900 чалавек адправіў ў Мозыр. Раён быў вызвалены напачатку ліпеня 1944 г. За чатыры месяцы пасля нашага адъехду партызаны паспелі знішчыць усіх сялянскіх свіні. У некаторых выпадках забівалі нават паросных. Брат Міхась распавядаў, што падчас вяртання з чыгункі іх група знайшла ў сялянкі свінню. Хацелі забіць, але брат разабраўся, што свіння паросная і пераканаў таварышаў яе пакінуць. Потым даведаўся, што гаспадыня свінні, адзінокая жанчына пасля вызвалення збудавала сабе хату, а асноўнай крыніцай сродкаў сталі паразіты.

“Дух партызаншчыны” – становішча, калі з сялянскага падворка можна было забіраць, што заўгодна, знікаў вельмі доўга. Ад чырвоных партызанаў ён перайшоў да украінскіх нацыяналістаў. Пасля таго як фронт пайшоў на захад, яны пачалі наведваць хутары і вёскі. Разам з імі прыходзілі дэзерціры, якія ператварыліся ў звычайных бандытаў. Прыйшлося прыкладці вялікія намаганні дзеля іхліквідацыі. Пасля вяртання са шпіталю я працаваў на пошце. Амаль штодня ў сельсавет прыходзілі адзінокія жанчыны і ўдомы і распавядалі, што ўначы ў іхнешта было скрадзена. Я сам аднойчы ўначы сутыкнуўся са злодзеямі. Двоє мужыкаў скралі з хлява ўдавы Лукаша Вярэніча двух авечак. Калі б яны ішлі спакойна, то ў цемры я б нічога не заўважыў, але яны кінулі авечак і збеглі праз балота. У Каротцічах Вінцусь Ляўданскі, былы вязень польскай турмы на Свентакшыскіх гарах, дэпутат Народнага сходу Заходній Беларусі, старшыня сельсавету і служачы лясной гаспадаркі пасля вызвалення стварыў злачынную групу. Яны кралі свіні, выдзіралі мёд з вуліцёў. Былі асуджаныя ў Давыд-Гарадку. З улікам мінулага Вінцусь яго асуздзілі толькі на тры гады. Людзі смяяліся, распавядаючы, як пасля прысуду Вінцусь прыгавораваў: *Нічога. Зімалета, зіма-лета, зіма-лета – і я на свабодзе [...]*

Вёска Велямічы. 1989 г.

Пераклад з расейскай мовы і каментар Алеся Смаленчука.